

СЕННЯ У НУМАРЫ:

Перадачы артыкула — Перадкстрычніцкае снадворніцтва калгасаў.

АРТЫКУЛЫ:
А. Санаюскі — Нюрнберскае зборнішча падпальшчыкаў ваіны — 2 стар.
Ф. Канстанцінаў — Гітла поратаў і злучацца — 3 стар.
В. З. — У Оршы патураюць буржуазным нацыяналістам — 2 стар.
Праф. М. Нечкіна — А. П. Радзішчэў — 4 стар.

Манёўры часцей Беларускай ваеннай акругі. Магутны парашутны дэсант. Ліхі эскадрон. **Н. Вішнеўскі** — Танкісты. **Р. Фралоў** — малодшы камандзір тав. Папоў — 2 стар.

Прыём народнымі камісарам абароны СССР маршалам Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылавым замежных ваенных дэлегацый.

Зрабіць бібліятэку сапраўдным ачагом савецкай культуры — з матэрыялаў нарады бібліятэчных работнікаў пры рэдакцыі «Звязды» — 3 стар.

Большэвіцкімі справамі супраць XX гадавіну Кастрычніка — 1 стар.

ЗА РУБЯЖОМ:
 Ваенныя дзеянні ў Кітаі: — Шматлікія атакі інтэрвентаў адбыліся. — Упарты супраціўленне кітайскіх атрадаў. — Новая бамбардзіроўка Кантона. На франтах у Іспаніі. Шайка фашысцкіх дыверсантаў у Францыі.

ПЕРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА КАЛГАСАЎ

Следам за стаханавцамі прамысловасці ў сацыялістычнае саборніцтва на дастойную сустрэчу XX гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ўстае новы атрад працоўных — калгаснікі БССР. Учора мы апублікавалі звесткі калгасу імя Дзежынскага, Лагойскага раёна і «Чырвоны хлебараб», Гомельскага раёна, да ўсіх калгаснікаў і калгасніц, працоўных сялян і спецыялістаў сельскай гаспадаркі Савецкай Беларусі з задачкамі ўключэння ў перадкстрычніцкае саборніцтва.

Калгасі, і толькі яны, адкрылі працоўнаму сялянству шырокі шлях да зямлянага, культурнага жыцця. Калгасная арганізацыя — гэта не мара далёкага будучага. Дзесяткі сотняў калгаснікаў ужо зараз дасягнулі зямлянага жыцця. Нямаюць бяздзяцкаў у нашай рэспубліцы, дзе калгаснікі атрымліваюць у тым жа годзе пачам забяспечаны працяглы год. Рост і ўмацаванне калгасаў, рост арганізацыйна-агаспадарчых забяспечаных ітэлектуальных клопатаў нашай партыі, савецкага ўрада і асабіста таварыша Сталіна ад калгаснага сялянства.

Шчаслівае жыццё халёў адарвалі ў беларускіх сялян польскія іпшкі, іпшкі і дыверсантаў. Яны імкнуліся разбурыць калгасі і адцягнуць калгаснікаў у кабылу напачынаў, кулакоў, на разарванне фашыстаў. Каб выкарыстаць незалежнае сяро калгаснікаў, яны абразвалі прысягабныя ўчасткі, паказвалі іпшкі ўравае калгаснікаў самі.

На сельскіх землях ствараліся саўгасы. Вораті адарвалі ад сялян часты, належаючы ім, і забаранілі карыстацца іпшкімі ўгоддзямі, яны наладзілі незаконныя палаткі, штрафы, учынілі зніжэнне калгаснікаў і аднаасобнікаў.

Тэтыя каты беларускага народа — польскія іпшкі, традыцыйна-бухарыцкія і напачынаў-фашысцкія разбійнікі сваім іпшкімствам нанеслі народнай гаспадарцы Беларусі вялікія атракі.

Каб хутчэй ліквідаваць вынікі іпшкіства, вывесці калгасі на шырокую дарогу зямлянага жыцця, трэба выгнаць з калгасаў там-сям прыстаўніцтва паселішчы гэтых бандытаў. Вось чаму члены сельсагаспадарчых арэліяў імя Дзежынскага і «Чырвоны хлебараб», уступаючы ў сацыялістычнае саборніцтва, перш за ўсё патрабуюць «чысціць зямлю Савецкай Беларусі ад польскіх іпшкіў, іпшкіў і дыверсантаў, якія пралезлі ў нашы калгасі, саўгасы, МТС і зямельныя органы, і правядзе часна».

Толькі сумленна праца пакарыць іпшкіцтва вынікі іпшкіства, воратаў іпшкіства ў сельскай гаспадарцы, дапаможа хутчэй пакрыць страты, нанесеныя іпшкіцтвам. У сваю справу іпшкіцы арганізавалі стаханавецкія рабы ў калгасе, у заданым вымярэнні сваіх абавязкаў перад дзяржавай і выкананні вытворчага плана, у паспяховым завяршэнні сельсагаспадарчага года.

Калгаснікі сельсагаспадарчых арэліяў імя Дзежынскага і «Чырвоны хлебараб», закідаючы калгаснікаў БССР да выканання сваіх абавязкаў перад дзяржавай і паспяховага завяршэння сельсагаспадарчых работ, узялі на себе канкретныя абавязальнасці. На першым плане сярод іх — лабараванне да сабе: выкарыстанне ў тэрмін свае абавязкі перад дзяржавай.

Калгаснікі арэліяў імя Дзежынскага абавязаліся да 25 верасня поўнасна ралічыцца з зямлянай працай на прысягабных участках. Да 1 кастрычніцкага ралічыцца з машына-трактарнай стаяльняй. Да 5 кастрычніцкага ўбраць з поля бульбу, паліць лён са спецыяльчэў к 1 кастрычніцка і да 25 кастрычніцка ралічыцца з дзяржавай, зрабіць валакно не ніжэй 12 нумара, да 1 лістапада поўнасна закончыць абмалот, засылку насення і страхавых фондаў і канчатковы раліч з працай з кожным калгаснікам ў пасобку. Да 15 кастрычніцка поўнасна падрыхтаваць памяшканне для зімоўнага жыцця і забяспечыць яго кармамі.

Калгаснікі сельсагаспадарчых арэліяў «Чырвоны хлебараб» абавязаліся да 10 кастрычніцка поўнасна ўбраць бульбу, да 1 кастрычніцка высокакаласна, з захаваннем усіх арганічных правіл, правесці зямлянае ворыва, да 25 верасня закончыць увесць абмалот і засылку ўсе насення і страхавых фондаў, да 20 кастрычніцка закончыць апрацоўку іпшкіцтва і злучыць бульбу заджавае. На вылатна падрыхтаваць зімоўнае жыццё і т. т.

Так адказваюць перадавыя калгасы на клопаты партыі і ўрада і асабіста вялікага Сталіна аб беларускім народе, Няма сумнення ў тым, што пачыны перадавоў іпшкіцтвам усе калгасы Беларусі. Наручай гатаму з'яўляцца той жыты выдуч, якім сустраці калгаснікі Беларусі зворот калгаснікаў сельсагаспадарчых арэліяў імя Дзежынскага і «Чырвоны хлебараб».

У калгасе «Новае жыццё», Барысаўскага раёна, ужо абмалова тэты зворот. У сваіх выступленнях калгаснікі расказалі аб паспяховым завяршэнні асімай сібы, правядзенні другога ўкоса сенажаці, аб злучанні сваіх абавязкаў перад дзяржавай і разам з тым, абавязаліся, сустраць XX гадавіну Кастрычніцка поўнасна завяршэннем усіх сельсагаспадарчых работ, у бліжэйшым ж іні скончыць уборку бульбы, злівае ворыва і т. т.

Падобныя восткі на зворот калгаснікаў сельсагаспадарчых арэліяў імя Дзежынскага і «Чырвоны хлебараб» пачынаюць у раліччю з многіх іпшкіх калгасаў.

Перадкстрычніцкае саборніцтва разгортваецца. Справа зараз у тым, каб іпшкіцтва пераважных калгасаў патрымаці іпшкіцы і савецкія арганізацыі. Яны павінны ўзначальваць сацыялістычнае саборніцтва, накіраваць увагу ўсіх калгасаў і калгаснікаў на хутчэйшае вырашэнне чарговых гаспадарча-агаспадарчых задач і ўжо цяпер разгарнуць барацьбу за высокі ўраджай будучага года. Сацыялістычнае саборніцтва калгасаў павінна адзінціцца дэпешу ўварэнню агра-тэхнічных мэрэтаністэў у сельскую гаспадарку і павышэння прадукцыйнасці калгасных палёў у будучым годзе, павіна на сакавіччым, правядоўмай зараз падрыхтоўчай рабыне для ўдзялення правільных савезаротаў.

Нельга пакінуць без увагі і аднаасобнікаў. Рыхтуючыся да XX гадавіны Кастрычніцка, трэба разгарнуць сярод аднаасобнікаў вялікую палітычную зборку. Іпшкі раз трэба растлумачыць аднаасобнікам прыяцкі іпшкіты, прадастаўляючы ім пры ўступленні ў калгасі, дапаможа аднаасобнікам парываць са сваім мінулым, уступіць у калгасі і стаць, такім чынам, на шлях іпшкіскага калгаснага жыцця; падрыхтаваць іх, таксама як і ўсё паселішча, да выбараў у Ворхуны Совет.

У сваім зворне калгаснікі сельсагаспадарчых арэліяў імя Дзежынскага і «Чырвоны хлебараб» кінуты зусім справядлівы закор машына-трактарнага стаяльня і зямельным органам. МТС і зямельныя органы павінны сваёй прыяцкай рабынай змыць гэты закор. Іх задача не толькі стаць у раліччю са стаяльняй, але занады ў гэтым саборніцтве кіруючыю роллю, паказаць прыклады сапраўднай большшчыкай рабы на расчыненні сваіх рабавал-фашысцкіх іпшкіў і дыверсантаў і ліквідацыі іпшкіў іпшкіцтва ў сельскай гаспадарцы.

Арганізацыя дастойнай сустрэчы XX Кастрычніцка — справа найважэйшай палітычнай важнасці. У гэту рабыну павінны ўключыцца ўсе партыйныя і непартыйныя большшчыкі нашай рэспублікі, каб новымі гаспадарчымі і культурнымі перамогамі адзначыць вялікае ўсенароднае свята.

БОЛЬШЭВІЦКІМІ СПРАВАМІ СУСТРЭНЕМ XX ГАДАВІНУ КАСТРЫЧНІКА!

ЗА СУЦЭЛЬНА СТАХАНАЎСКІ ЗАВОД

Наш завод «Ударнік» выканаў план за першае паўгоддзе на 106 проц., за ліпень — на 110 проц., за жнівень — на 113,5 проц. Але ў справе выканання асарты-мента, завод яшчэ астае, асабіста на сталовніках вага 20-кілограмных. У нас таксама многа неапрацаваў. Трэба прама сказаць, што стаханавецкі рух слаба расце.

31 студзеня на 1 верасня павылілася браз вельмі павольна зніжаецца. Рамонт абсталявання свечасоюза не арганізаван. Гэта тарможыць рабыну стаханавцаў і рост іх рабав, а кіраўніцтва завода стаханавецкі рухам не кіруе як след.

Мы патрымаці ініцыятыву стаханавцаў Масквы і Беларусі аб дастойнай сустрэчы XX гадавіны Вялікай Сацыялістычнай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Мы бярэм абавязальнасць: план за 11 месяцаў выканаць да 5 лістапада. Галавы план звызначаць да 1 снежня. Мы гэта абавязальнасць выканаем.

Наш калектыў рыхтуецца да пераволу

ўсяго завода на стаханавецкі метад рабыты. У верасні мы ўжо правялі стаханавецкі аманітэку і трохднёвую, праводзілі з 20 верасня стаханавецкую іпшкітэку. План стаханавецкай аманітэкі выканан на 175 проц., трохднёвай — на 148 проц.

Асобным стаханавцам паказваюць асобны прадукцыйнасць працы. Тав. Іпшкі да 234 проц. нормы. Палерачэў — 200, Навалворская — 216, Файншваў — 187, Вігорская — 200, Буракоў — 216, Мапкевіч — 153, Фрумін — 161, Япковіч — 180 проц. Іпшкі стаханавцаў толькі за 15 дзён верасня вырас на 12 част. Правядзеная аманітэку і трохднёвая паказваюць, што ў нас зліліся рабавы і што мы можам іпшкітэчна працаваць лепш.

Я абавязу выканаць план на 200 проц. і навуцны стаханавецкі метад тт. Рапсолька і Крапівіцкава.

Пымнаючы стаханавецкі метад рабыты, зніжваючы прычыны, што перашкаджаюць росту стаханавецкага руху, мы дабімся новых ятворных перамож.

АРОНІН.

ДВУХСОТНІКІ

Стаханавцы і ударнікі менскай швейнай фабрыкі «8 сакавіка» рыхтуюць дастойную сустрэчу XX гадавіне пролетарскай рэвалюцыі. Рабыты калектыў змагаецца за перавыкананне вытворчага плана.

У жнівні брыгада майстра Пандіцкага свай вытворчы план не выконвала. Зараз брыгада дае 106 проц. плана. Брыгада майстра Гітман раней свай план выконвала на 93,8 проц., зараз — на 102,8 проц. Брыгада майстра Кутман свай план выконвала на 73,7 проц., зараз — на 102 проц. У раліччю пераважных выхадзіць брыгада майстроў тт. Жук і Карабок. Першая свай план выконвае на 110 проц., другая — на 112 проц. Язасць прадукцый — добрая.

У выніку сацыялістычнага саборніцтва растуць раліччю двухсотнікаў. За апошні час сталі двухсотнікамі стаханавцы тт. Ліпшкі, Галемон, Гользіна і Кааляўска. Стаханавца тт. Лобач свай норму выконвае на 204,5 проц. Да мінімума аведжаны перамож.

Падлітаваюцца да двухсотнікаў стаханавцы тт. Япковіч, Вугневіч, Зыль і іпшкі, якія свай норму выконваюць на 180—190 проц.

За 10 дзён верасня фабрычны план выканан на 106 проц.

У гонар Вялікай сакавіцы 10 брыгад абавязаліся стаць стаханавецкімі.

У СПАБОРНІЦТВА ЎСТУПАЮЦЬ РАБОТНІКІ ГАНДЛЮ

Дзямі ў Жагойску адбылася рабная нарада работнікаў спажывагаспадарчых прыяцкавага пытанню прадкстрычніцкага саборніцтва.

Загадчыкі сельна і рабытнікі прыяцкава адзначылі ў сваіх выступленнях іпшкіную рабыту рабаваніцтва 28-месячны план таваразавароту і загатоўкі невялікай. Нічога не зробіла на арганізацыі культурнага гандлю. Вель перабой ў забяспечанні насельніцтва таварамі шырокага спажывання. Кіраўнікі рабаваніцтва аказа іпшкі іпшкітэку і сістэме спажывагаспадарчых рабаваніцтва. Савезаборніцтва свай ўсіх работнікаў сельна зусім слаба разгортва.

ПЕРАВАКОНВАЮЦЬ НОРМЫ

Ініцыятар стаханавецкага руху ў шквалюцкай пачу Ф-кі «Комунарка» Шаліва Д. выкаліка на савезаборніцтва стаханавцаў Вайфельд і Кааляўска. Апошняя абавязалася даваць прадукцыйна на 180 проц. плана пры выключэнні лобай іпшкі.

Высокую прадукцыйнасць на ручной гласіроўны паказваюць стаханавцы шквалюцкага раёна тт. Лютарман, Ляшчыцкая, Ляв. Лютарман выконвае норму на 270 проц., Ляшчыцкая — на 260 проц. Стаханавца Маккарэвіч на аладшых выконвае план на 200—250 проц.

Стаханавцы Муха і Палос за апошнія дні выконваюць нормы на 203—220 проц. **І. ТОНТАК.**

Уключыўшыся ў прадкстрычніцкае саборніцтва, работнікі сельна абавязаліся выканаць да XX гадавіны Кастрычніцка галавы план загатоўкі і 90 проц. плана таваразавароту. У бліжэйшы час адкрыць у рабным пачу рабаваніцтва і ларкоў на сельсавецках і ў рабным пачу. У калгасе, дзе няма ларкоў, адкрыць іпшкі і наладзіць разнасны ганталэ, арганізаваць 14 бретаў па шквалах. Абавязан усеіх работнікаў прылаўка і загатоўкі здыць тэхнімум.

Нарада выкаліка на савезаборніцтва ўсіх работнікаў спажывагаспадарчых БССР.

АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. КІСЛЭВА К. В. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ АХОВЫ ЗДАРОВА БССР

Праэдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР паставіў:

Назначыць тав. Кіслэва Кувью Веледзітвічна народным камісарам аховы здароўя БССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР — **М. СТАНУН.**
 За савратара ЦВК БССР — член праэдыума ЦВК БССР — **Е. ЖУКОВІЧ.**

АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. СВІНЦОВА А. А. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ СОУГАСАЎ БССР

Праэдыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР паставіў:

Назначыць тав. Свінцова Аляксандра Аляксеевіча народным камісарам аэрапавы і жыўзлагодучых соўгасаў БССР.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР — **М. СТАНУН.**
 За савратара ЦВК БССР — член праэдыума ЦВК БССР — **Е. ЖУКОВІЧ.**

ПРЫЁМ НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ АБОРОНЫ СССР МАРШАЛАМ СОВЕЦКАГА СОЮЗА ТАВ. К. Е. ВАРШЫЛАВЫМ ЗАМЕЖНЫХ ВАЕННЫХ ДЭЛЕГАЦЫЙ

РАЕН МАНЕЎРАЎ, 23 верасня. (Спецкор БЕЛТА). Сёння народным камісарам абароны маршалам Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаву ч. в. аб. пачальнік аддзела замежных зносінаў ЦКК камблагам тав. Мадзейска былі прыстаўлены лятвіцкая, літвіцкая і эстонская ваенныя дэлегацыі, узначальваемыя генераламі Ронштэйна, Пулявічуса і Крууса.

Народны камісар абароны гутарыў з дэлегацыямі і пазваляў ураджанцамі з кіраўнікамі дэлегацый аб тавзе манеўраў і дзеяннў манеўруючых войск БВА.

РАЗДЗЯЛЕННЕ ПАЎНОЧНАЙ ВОБЛАСЦІ НА ВАЛАГОДСКУЮ І АРХАНГЕЛЬСКУЮ ВОБЛАСЦІ

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт БССР адзінціцца паставіў Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта аб раздзяленні Паўночнай вобласці на Валагодскую вобласць з цэнтрам у г. Валагдэ

і Архангельскую з цэнтрам у г. Архангельску. У склад Валагодскай вобласці вылучаны горад Валагда і 23 раёны Паўночнай вобласці.



Г. СКАБЛО — адзін з ініцыятараў стаханавецкага руху ў БССР, рабыты абутковай фабрыкі імя Кагановіча (Менск). Фото Гуревича (БСФ).

СПАБОРНІЦТВА КАЛГАСНІКАЎ

МАГІЛЁЎ (БЕЛТА). Актыўна ўключыцца ў прадкстрычніцкае саборніцтва калгаснікі Магілёўшчыны. Калгаснікі сельсагаспадарчых імя Сталіна абавязаліся да 1 лістапада закончыць усе сельсагаспадарчыя работы, добра падрыхтавацца да змы, уключыць кампашню, кароўнік, свінарнік.

У калгасе імя Дзімітравы да свята будзе закончана вялікая будаўнічая рабыта.

Калгаснікі закончваюць пабудову двух кампашан, кароўніка, свінарніка. Да свята будзе таксама гатовы новы клуб і дзіцячы сад.

У кожным калгасным двары да свята засевіцца лямпка іпшкіца. Будучы электрыфікаваны таксама скотны двор і традыцыйны пункт Калгаснікі і калгасніцы набываюць да свята прыгожую вопратку.

ПЕРАД СВЯТАМ У СОУГАСЕ

Актыўна ўключыцца ў сацыялістычнае саборніцтва за дастойную сустрэчу Кастрычніцка свай рабыты калектыў соўгаса імя Леніна (Смалявіцкі раён). Многія рабыты і рабытніцы паказваюць узровень высокай прадукцыйнасці працы. Трактарыст — камасомлет Мятліцкі па-ўдарнаму закончыў малаліць сярнявых, асканоміўшы пры гэтым 300 кілограмаў гаручага. Працоўны іпшкі на зямельным ворыве, Мятліцкі іпшкітэчна выконвае норму на 200 проц. 16 верасня ён выказаў норму на

220 проц. Стаханавецкімі метадмі праце і трактарыст Мавалеўскі.

Рабытніцы Франя Ліва, Мавалеўска Сона і іпшкія на калані бульбы 16—17 верасня выконвалі свае нормы на 175 проц. У соўгасе ўжо ўбрапа палова пшчы, засеяная бульбай.

Да свята ў соўгасе будучы адрамантаваны катэры рабыты, ідзе падрыхтоўка да святчнага вечара.

(БЕЛТА).

НА МАНЕЎРАХ ЧАСЦЕЙ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ АКУРГІ

МАГУТНЫ ПАРАШУТНЫ ДЭСАНТ

РАЕН МАНЕЎРАЎ, 23 верасня. (Спецкор БЕЛТА). Грунт магутных матараў парастае зладзеж. Самалёт пакуць не віць. Але іх паўднёныя часавы з непарпеннем. Вось з-за няроўнай зубчатой сцяны лесу паказваецца першы стадыён паветраны дэсант. За ім сцянуюць дзесяткі самалётаў. Яны пльывуць вяліка, захоўваючы беззакорнае раўненне. Зяецца, што хуткась руху невяліка. Але гэта не так.

Самалёт, які ліпціць галаўням, зямна зменшыў хуткасць. Караблі, слявазавыліся за флаганскі, зрабілі тое-ж самае.

Ат самалёт адрываецца невялічка фігурка. Праз міг раскрываецца парашут. Першым счочыў камандзір парашутнага дэсанта. Следам за ім з вышыні 1.000 метраў рынулася астатнія. Мамэнтальна расчынаюцца парашуты. Спачатку голубам уопыркавае вышэйшы парашутні і цягне за сабою купал асновага парашута, які, напуюны паветрам, беражліва патрымавае парашутыста. Сонда зладзіць калыхаючыся над лядзямі вялікія шаўковыя купалы.

За высалкай дэсанта наглядзі народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза тав. Варашылаў, камандуючы войскамі МВА маршал Савецкага Саюза тав. Бульбаіна, намеснік наркома па ваенна-паветраных сілах камандар 2-га ранга тав. Алксіені, камандуючы войскамі БВА камандар 1-га ранга тав. Белоз і член Ваеннага савета БВА арміяцкі камісар 2-га ранга тав. Месіс.

Белыя купалы парашутаў пакрываюць амаць усё неба. Зяецца, што на зямлю

спускаюцца вялікія беласнежныя камі. Рабтоўна гледаць нахмурыліся. Яны ўзлелі, як імклява пайшоў уяві азім парашутыст. Аказалася, што ат монгага рыжкі матэрыя парашута транула палалам. Але аважны парашутыст не разпачуўся. Ён хутка перамагачы супраціўленне паветра, тузануў калюць другога, заласнага, парашута і добра прыяцкаўся.

Усё новым і новым сятні парашутыстаў спускаюцца на зямлю. Частка з іх мае іпшкі сабе аброно. Велер каліцца адважных іпшкіў, перашкалкае іх спуску. Але добра натрынаваныя байцы і камандзіры ўмепа разварочываюцца па ветру. Кожны з іх імкнецца як можна хутчэй вызваліцца ад парашута. Вось прыяцкаўся камасомлет Гунчэнка. Велер пацягнуў наперад купал парашута, але Гунчэнка лотка лабіруе стропамі і «гасіць» парашут, які белай птушкіцай ладзіцца на зямлю. Следам спускаюцца чырвонаармейны тт. Шапсук і Агейчык. Хутка асладбанаюцца яны ад парашутаў і бжыць за камандзіра аддзялення тав. Егоровым на зборны пункт.

Зладзеку паказваецца новае падразадленне. Выдатныя лётчыкі роўнай парэагай выдупі баювыя машыны па курсу, паказваючы майстрам-штурманам. Даказала над пачтам валазінскага поля выдываюцца новыя масы парашутыстаў. Сянь сацыялістычнай рабавым, аўладаўшы складанай справай парашутыста, гатовы ад парашутаў і бжыць за камандзіра аддзялення тав. Егоровым на зборны пункт.

Зладзеку паказваецца новае падразадленне. Выдатныя лётчыкі роўнай парэагай выдупі баювыя машыны па курсу, паказваючы майстрам-штурманам. Даказала над пачтам валазінскага поля выдываюцца новыя масы парашутыстаў. Сянь сацыялістычнай рабавым, аўладаўшы складанай справай парашутыста, гатовы ад парашутаў і бжыць за камандзіра аддзялення тав. Егоровым на зборны пункт.

народны камісар. Ён неадрыўна наглядзі за высалкай дэсанта, радасна ўсмехалася.

Велер змяніўся, і групы парашутыстаў панесла на лес. Твар наркома азраду стаў закланочным. Вось азім з парашутыстаў шумна праліцеў над узлескам, нагамі далечнакіючыся дрэваў, і ўдала прыяцкаўся. Твар таварыша Варашылава прыяцкаўся. Ён вельса азімліку парашутыстаў:

У ОРШЫ ПАТУРАЮЦЬ БУРЖУАЗНЫМ НАЦЫЯНАЛІСТАМ

У апошнія месяцы ў аршанскім кіруючым рэальным арганізацыям, у педэгагічным вучылішчы і ў некаторых школах райна арганізацыя пратэктарскай дыктатуры выкрыты алейныя ворагі народа — траіцкія-бухарынскія і нацызмаўскія агенты фашызма. Выкрыццё буржуазных нацыяналістаў — польскіх шпіёнаў і іх прыхільцаў у Наркомаветы Беларусі, а таксама свае рэальныя справы абавязалі і Аршанскі райком партыі, і іншыя рэальныя арганізацыі не на словах, а на справе мабілізаваць сваю пільнасць і больш уважліва прыглядзецца да справы, што робіцца на фронце школьнага будаўніцтва ў раёне. Гэтага ў Оршы пакуль яшчэ няма.

Над бокам у рэальных арганізацыях буржуазных нацыяналістаў распарадкаваў да таго, што свае гучныя справы робіць прама адкрыта і не атрымліваюць больш шчыльнага адбору.

Некалькі год таму назад пад націскам партыйнай і савецкай грамадзянскай ў Оршы была адкрыта алейная на ўсё год руская школа. Гот ад таго прапоўныя катэгорыяныя патрабаванні ад горавета, райана і іншых рэальных арганізацыяў пашырэння сеткі рускіх школ у Оршы. У гэтым годзе наладзілі жэлозныя ахвоты сваіх дзяцей у рускую школу, як і ў мінулыя гады, быў валакі.

Што-ж робіць загадчыне аршанскім райана Шейніна і былы старшыня горавета Лабанав для садарожнага патрабаванняў прадоўжэння?

Замест пашырэння рускай школы, яны даюць распараджэнне, накіраванае на не зорганізацыю. У рускай школе ёсць тры другія класы, па два — трэці і чварцтыя і т. д. У школу зваражача больш трохсот дзяцей у прасябе аб прыёме ў першы клас. І вось пры такім наліччы райана і горавета даюць распараджэнне адкрыць толькі адзін першы клас, а ўсё астатняе дзяцей у прымушаным парку піраваюць у беларускія школы. Наперак асаб дырэктыве ЦК партыі і СНК СССР аб парадку прыёму дзяцей у школы, у Оршы стварэння спецыяльнай камісіі для ўмацавання тэтага першага класа. Бяскі дзяцей, якім было адмоўлена ў прыёме ў рускую школу, пачынаюць абіраць парогі райана, горавета, райнакама і райкома партыі, называюць такія дзеянні Шейнінай злучэннем школьнікам. Аднак, у Оршы гэтыя справы Шейнінай і Лабанова нікога не турбуюць. Ваччы беражэнасьць сваіх школьніцкіх дзеянняў, Шейніна пайшла яшчэ далей. Літаральна на другі дзень вучэбных заняткаў па не катэгорыянаму распараджэнню з першага класа рускай школы ўдзельнічае ва ўсё больш тым, што бачыць іх на нацыяналізацыі беларускіх іх уяві.

У горадзе і раёне рад школ камплектаваўся Шейнінай выключна па нацыянальнаму прызнаку дзяцей. Яна, напрыклад, дырэктару Кошыцкай беларускай п'яноўнай сярэдняй школы Белановічу катэгорыяна забараніла прымаць у першы клас дзяцей яўрэяў. Нацызмаўскія, школьніцкія дзеянні Наркомаветы і аршанскага райана прывяла да таго, што нават і ў разе гарадскіх сярэдніх беларускіх школ гадзіне не выкладаецца руская мова і літаратура. Напрыклад, у першай сярэдняй школе гэтыя прадметы ў старэйшых класах не выкладаюцца ўжо чварцты год, а ў беларускай беларускай сярэдняй школе — наць год і т. д.

Буржуазныя нацыяналісты — беларускія нацызмы, бунтаўнікі і сціпныя рабілі ўсё для таго, каб знішчыць яшчэ работы справішчых школ, пацарапаць іх аўтарытэт у вачых прапоўнага яўрэйскага насельніцтва. Дырэктарам 9-й яўрэйскай школы да апошняга часу быў быўшы будаўнівец Ліберсон. Мінулы вучэбны год у 9-й школе скончыўся з надвычайна вялікім працэнтам непаасваеных і другарадных (па асобных класах гэты працэнт даходзіў да 59). Дырэктарам 3-й яўрэйскай школы праўце года гэтага будаўніца — член партыі Шумішчык. З прычыны школьніцкіх дзеянняў кантрольна-наглядных буржуазных нацыяналістаў, не

атрымаўшы ахвоту ад рэальных арганізацыяў і калегіаў школы, у першы клас не было жэлозных паступіц; так школа і праўце года першага класа.

У мястэчку Кошыцкі ёсць база для развіцця яўрэйскай школы. Аднак, загадчык райана Шейніна на працягу разу года не прымае ніякіх мер для ўмацавання і разгорвання работы яўрэйскай пачатковай агульнаадукацыйнай школы.

Пры дапамозе беларускіх нацызмаў і польскіх шпіёнаў, сязеўных доўгі час у Наркомаветы, Шейніна зельмі асабіста даваў настаўніцкай нацызмаўскай і іншым варажым элементам.

Буржуазна-нацыяналістычныя элементы, накіраваныя Наркомаветы і Шейнінай у адукацыйную беларускую п'яноўную сярэдняю школу, Тумініцкага сельсавета, сваімі ахвотамі з вучаніцаў першага класа Кузьменкова давалі даўчынку да таго, што яна ў першыя чхлад верасня пачынала самазаставаць. Дырэктар гэтай школы Пеланскі — сын раскулачанага і настаўніка Бурасоў — прамыя в'яноўнікі смерці вучаніцы, да гэтага часу не толькі не прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, але нават не выгнаны са школы. І гэта ў той час, калі ў райана ў Шейнінай два тыдні валапаша матэрыялы ваямі, аяла расследвала гэту справу.

У Баранскіх школах на працягу разу года па пасадзе дырэктара быў махразы кантролювачыяне Краўца, які адкрыта выступаў супроць мэрэпрыментаў савецкай улады і расказваў работу школы. Калі настаўніцка-комсамольцы сігналізавалі аб аўтасавескім твары Браўца ў раёнах, то Шейніна прабавала іх выгнаць. Да апошняга дня ў райана валакіла матэрыялы аб кантролювачыі ваямі Краўца і ў мінулым і ў сучасным. Аднак, ён да апошняга часу прадаўжаў разважача школу.

Шейніна кіруе аршанскім райанам тры з п'яноўнага года. Дзяржавай адукацыйнае ваякія сродкі па металічнаму дапамогу настаўніцтву. Напрыклад, на ўтрыманне педкампіа адукацыяна штогод 20.000 руб. Але педкампіет на працягу гэтых год бяздзейнае.

Сваімі хамскімі, грубымі абхажанымі і нацызмаўскімі Шейніна адукацыя іх аэрачаруе ў райана. Яна разважала свой інструктарскі апарат. Зараз у райане няма ні аднаго інструктарска-металічна ў школах горада і раёна да гэтага часу не выкладаецца на Сталінскай Канстытуцыі. Апазашча, Шейніна свядома атрымлівала атрымную а Наркомаветы таматыку першых чхлад урочкаў з ўказаннем дапаможніцкаў і літаратуры для настаўніцкаў.

Ці выкладае ўсё гэта? Не. Шейніна ў 1933 годзе прапавала ў Аршанскім педучылішчы, дзе яна вельмі добра ўжывалася з выкрытымі нацызмамі, аўтарытэт сабе гняздо ў гэтым вучылішчы. З першых-жа дзён работы ў райана Шейніна пачынае пацарапаваць, у якасці лепшых настаўніцкаў асоб, якія аказаліся махравымі кантролювачыянерамі. Правадчыцы ў горадзе і ў раёне атасцішчы настаўніцкаў у адной ваямісі з ярым ворагам народа, Шейніна разам з апошнім атастцішчы ператварыла ў прамыя ваямісі з настаўніцкаў. Дастаткова скажыце, што з 352 настаўніцкаў, праішоўшых атастцішчы, асьце настаўніцка было назана толькі 22 педгагогам.

Шейніна на працягу многіх год дзурчыла, але гэтага не заўважале партыйнае арганізацыя аршанскага райнакама, членам якой яна а'дзяляеца. Шейніна — дачка буйнага гандліара. У Оршы нікому не скарэць, што Шейніна карысталася абаронай ярых ворагаў народа, што сідзелі ў райкоме партыі і райнацкаме.

У асьці неаауама паяцыя замацавання фашыстаў з боку парткома РВК у адносна Шейнінай, а таксама нахвотчына маруднае разважэнне райкома партыі на ўсё яе нацыяналістычныя справы.



МАНЕВРЫ ЧАСЦЕЙ БЕЛАРУСКАЯ ВАЕННАЯ АКТРУГ. НА ЗДЫМКУ: гарматы на агнявой паяцыі. Фото спецыяльнага карэспандэнта «Звязды» С. Грына.

ПАГРАНІЧНІКІ ДАПАМАГАЮЦЬ КАЛГАСНІКАМ ВЫВУЧАЦЬ ВЫБАРЧЫ ЗАКОН

Байцы і камандзіры пагранічных атрадаў і заставы БССР глыбока вывучаюць Сталінскую Канстытуцыю і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР». Гэтыя п'яноўні ўключаны ў сістэму камандзірскай вучэбы, палітычна-адукацыйнай работы. Партыйныя і комсамольскія арганізацыі пагранічных часцей падтрымліваюць для прапагандацыйскай работы азначаны кадры агітатары, бісцэпчыкаў з п'яноўна партыйнага і комсамольскага ахвоты.

Вядуць агітатывную работу праходчыі палітыкацыі і партарганізацыі Заслаўскіх пагранічнікаў. У падраздзяленнях працягваюць п'яноўна і лекцыі аб Сталінскай Канстытуцыі і новым выбарчым законе.

Сваімі савецкімі пагранічнікамі — партыйцамі сваёй сацыялістычнай радзімы ў вольным ад службы час іхуць у калгасы для вядзення масава-палітычнай работы па растульчэнню калгасіікам савецкай выбарчай сістэмы. Агітатары працягваюць у 27 бліжэйшых калгасе на сходах, у гуртках калі 60 дакладуў, лекцыі і гуртара.

Прапагандацыйны пагранічнікамі, вывучаюць з баямі і насельніцтвам пагранічнай зоны Сталінскую Канстытуцыю і новы выбарчы закон, на фоне вельміных дасціжэнняў БССР прыводзяць фашыстаў ратушчый галечы і п'яноўна бясрапа ра-

бочы і сцяпу у фашысцкай Польшчы і ў іншых буржуазных краінах.

Прапаганда Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах — гэтых вельміных гістарычных дакументаў — іёйна ўзбрайнае пагранічнікаў і іх вярных памочніцкаў — калгаснікаў у барацьбе за непарушнасць і незалежнасць савецкіх тэрыторыяў СССР. Значна павысілася актыўнасць камандзіраў, чырвонаярмейцаў, партыйных і непартыйных большыкоў, павысілася берагатунасць і пільнасць у барацьбе з ворагамі народа. Раг атрымліваюць да апошняга час шпіёнаў, дыверсантаў і іншых ворагаў — яры спецыялізаваны ўважэнны пагранічнікамі Сталінскай Канстытуцыі.

Вось што гаворыць чырвонаярмейска-комсамольскі Сулейманцаў:

— Ні ў адной буржуазнай краіне няма такога дэмакратычнага выбарчага закона, як у нас. Наша задача — разбіць да канца аўтасавескія замыслы траіцкія-бухарынскія бандытаў, буржуазных нацыяналістаў — гэтых алейшых ворагаў п'яноўні і народа.

60-гадоўны калгаснік сельсавета «Чырвоная зорка», Заслаўскага раёна, Камілавіч гаворыць:

— Дзякуй таварышу Сталіну, які п'яноўна кляпошпа аб нас і які стварыў новую Канстытуцыю і новы выбарчы закон, які замацоўвае наша зможнае і культурнае калгаснае жыццё.

М. КІН.

БУДАЎНІЦТВА У РАЙОННЫХ ЦЭНТРАХ

Мястэчка Басноўшчыні — добра ўзбраяваны раённы цэнтр. У апошнія гады тут пабудавана добра абсталяваны Дом сацыялістычнай культуры, у якім ёсць глядзельная зала на 450 месцаў, гукавое кіно, бібліятэка, п'яноў гульняў. Разам з домам сацыялістычнай культуры раскінуў сквер, у цэнтры якога ўзвышаецца помнік В. І. Леніну. На вуліцах, абсаджаных дрэвамі, пралягаюць тротуары. У мястэчку а'дзяляеца алейтэатрыя, радыё, рад новых будынкаў. Мястэчка расце з кожным годам. Цяпер тут ідзе пабудова трохіста павярха і распіраўня камянога будынка тасцінцы на 70 месцаў. Будучыя новы будынак пошты, ваякінага дома на 30 ложкаў і новы жылы дом на 5 кватэраў. На добрыбы райнацэнтру ў гэтым годзе будзе выдаткавана калі 200 тысяч рублёў.

70 ГУРТКОВ ПА Вывучэнню ВЫБАРЧАГА ЗАКОНА

МАГІЛЁВ. Для выбараў у Вярхоўны Совет горад работ на 42 выбарчыя участкі. Да ўчасткаў прымацаваны зручныя гораветы, падараны пампнішчы для ўчастковых выбарчых камісій. У гуртках па

ВЫХУЮЦА ДА КАСТРЫЧЫНАГА СВЯТА

Набліжаецца радаснае свята прапоўных — 20-гадоўнае Кастрычніцкай рэвалюцыі. Ужо п'яноўна на прапрыментах Менска сідзяцца планы сцяжывання, рыхтуць спецыяльныя праграмы гурткі мастацкай самадзейнасці, абмяжоўваюцца праекты афармлення кастрычніцкіх калон. У кастрычніцкай калоне рабочых, служачых і інжынера-тэхнічных работнікаў фабрыкі «Комунарка» 40 чалавек буюць іграць на балалайках, 5 — на гітарах і 8 — на гармоніках. 40 чалавек апрапуца ў нацыянальнай калоне народаў Саюза. У часе дэманстрацыі яны будуч выконваць народныя танцы. За калонай будзе рухацца ўпрыгожана аўтамашына, на п'яноўна якой выступіць удзельнікі мастацкай самадзейнасці.

ДЗІМЧУНО ВІБАРЧАГА ЗАКОНА НА ПРАДЫР-МЕСТВАХ ЗАЙМАЮЦА КАЛІ 8.000 РАБОТЧЫХ

Дзімчучыно вібарчага закона на прадпрыемствах займаюць калі 8.000 работчых. 3.500 хатніх гаспадары вивучаюць вярбачы закон у спецыяльна створаных 70 гуртках.

Маневры часцей Беларускай ваеннай акругі ТАНКІСТЫ

РАЁН МАНЕВРАС. (Спецнар. «Звязды»). У гэтыя дні, калі на шляхах маневраў часцей Беларускай ваеннай акругі алейнік байноў, камандзіраў і палітработнікаў на поўначы горадам, адвагай, сядасіно і ініцыятывай, хочаца з асабівай пельней азначыць напружаную баявую работу танкістаў. Гэта яны на сваіх сталевых вояках, ахуваючы дарогі клубамі густага п'ялу, нечаканымі атакамі прываваюць ўмацаваныя рубяжы, забіраюць у тым «праціўніка» і падаўляюць яго агнявыя пунты.

Танкавае падраздзяленне «Фуходніх», якім камандуе капітан Грышчанка, знаходзіцца на выхадным палажэнні, атрымае баявое заданне: анішчыць «праціўніка», які фарсіраваў раку. Марудзін не прыходзіцца. Літаральна праз некалькі хвілін, рачочыч матарамі і ўварыювачы гусеніцамі мяккую аямлю, танкі рушыліся ў бой. Дзякуючы майстарскай маскіроўцы, «праціўнік» быў ажуржан з трох старон і знішчаны.

Сваімі энергічнымі дзеяннямі танкавае падраздзяленне дао магчымась перамацішча штаб чхасці і адначасова атрымаць на некаторы час дашейшую пераправу «ваходніх». Вярнуўшыся ў выхаднае становішча, падраздзяленне зноў атрымала заданне — ва што-б там ні стала атрымаць у раёне Н. «праціўніка», які сцязі энергічным наступленнем паражыў праваму флангу «Фуходніх».

Не глядзячы на недаўна праведзены бой, танкавая часць зараз-жа выступіла для выканання новай баявой задчы. У гэтым час стралковыя і кулямётныя падраздзяленні «Фуходніх», якія ўпарта абаранялі свой рубяж, былі вымушаны пад напорам ваякіх сіл «праціўніка» павольна адступіць.

МАЛОДШЫ КАМАНДЗІР Т. ПАПОЎ

Іму толькі 24 гады. Ён ледзь не радаснік Кастрычніку. 4 гады даровольніцкага жыцця не пакінуў і ў яго памяці ніякага сяду. Папоў рос і выхуваўся пры савецкім ладе. Аб жахах капіталізма, аб новымонам яго ўіску Папоў ведае толькі з кніг і расказаў.

У Чырвонай Арміі т. Папоў ужо два гады. Першы год ён вучыўся ў п'яноўна школе, скончыў яе і атрымаў аэвінае малодшага камандзіра. А на другі год яму, як аднаму з лепшых курсантаў, даручылі ваякіну і ахвотную справу — камандаваць узводам у эскадроне лейтэнанта т. Сабалана.

З вялікім заданнем, энергіяй і стараннасцю ўзёўся т. Папоў за выкананне ўказанняў на яго адказных абавязкаў. У першыя месяцы новай справы давалася яму п'яжэвача. Але работа на п'яжэбленем атрымалася ў школе ваякіных вядуў і настойлівае выкавалі з яго сарапраўні баявога, палітычна развагата камандзіра Чырвонай Арміі.

Зараз т. Папоў — лепшы камандзір узвода не толькі ў сваім эскадроне, але і ва ўсёй кавалерыйскай часці. Яго прываляе к'яраўніцтва сваім узводам асабіва аяна прауляюцца зараз на маневрах часцей БВА.

Калі кавалерыйскае часць рухалася на маневры ваякім п'яжкім маршам, тав. Папоў, як комсамольскі, праводзіў сарад сваёй байноў палітычна-агітатывную работу. Ён чытаў і растульчываў байнам «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет» і паставоу СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дапамозе калгаснаму сільству БССР.

МАСТАЦКАЕ АБСЛУГОВАННЕ БАЙЦОУ НА МАНЕВРАХ

У раён маневраў Беларускай ваеннай акругі выехалі для абслугоўвання часцей і мясцовага насельніцтва 6 брыгад работнікаў мастацка БССР. У іх складзе — сьпевакі, музыканты, танцоры, акрабцы, раскатычкі і, у прыватнасці, аслужыліся артыстыя рэспублікі, выкалаўна народных песьняў Аляксандраўскага, салісты Беларускай

Танкавая часць Грышчанка, маскіруючыся хмызняком, удоўж кругога берага ракі, якую «ваходнік» лічыў недаступнай, і зайшла яму ў кінзласа на «зорога» і зайшла яму ў ініцыятывай, хочаца з асабівай пельней азначыць напружаную баявую работу танкістаў. Гэта яны на сваіх сталевых вояках, ахуваючы дарогі клубамі густага п'ялу, нечаканымі атакамі прываваюць ўмацаваныя рубяжы, забіраюць у тым «праціўніка» і падаўляюць яго агнявыя пунты.

Танкавае падраздзяленне «Фуходніх», якім камандуе капітан Грышчанка, знаходзіцца на выхадным палажэнні, атрымае баявое заданне: анішчыць «праціўніка», які фарсіраваў раку. Марудзін не прыходзіцца. Літаральна праз некалькі хвілін, рачочыч матарамі і ўварыювачы гусеніцамі мяккую аямлю, танкі рушыліся ў бой. Дзякуючы майстарскай маскіроўцы, «праціўнік» быў ажуржан з трох старон і знішчаны.

Сваімі энергічнымі дзеяннямі танкавае падраздзяленне дао магчымась перамацішча штаб чхасці і адначасова атрымаць на некаторы час дашейшую пераправу «ваходніх». Вярнуўшыся ў выхаднае становішча, падраздзяленне зноў атрымала заданне — ва што-б там ні стала атрымаць у раёне Н. «праціўніка», які сцязі энергічным наступленнем паражыў праваму флангу «Фуходніх».

Не глядзячы на недаўна праведзены бой, танкавая часць зараз-жа выступіла для выканання новай баявой задчы. У гэтым час стралковыя і кулямётныя падраздзяленні «Фуходніх», якія ўпарта абаранялі свой рубяж, былі вымушаны пад напорам ваякіх сіл «праціўніка» павольна адступіць.

Замысел удоўся. Завуваўшы танкі «ваходнік», Болдзін павярнуў свой танк і пачаў адходзіць. За ім рушыліся машыны «праціўніка». Неўзабаве яны амаль п'яжыльна палылі да майстарскага замаскаванай асады «Фуходніх», які ўраганым агнём тут-жа іх знішчылі.

Праваруючы сваю баявую вывучку на шлях маневраў, танкісты кожную гадзіну ў напружаных сьветках паказваюць прыклады героіства, смеласці і адвагі. Натхняючы прыездам на маневры любімага наркома абароны, маршала Савезскага Саюза тав. К. Е. Варашылава, яны бісцэту выконваюць баявыя задчы.

Танкісты — толькіны сыны нашай матуры, роднай Чырвонай Арміі.

Н. ВІШНЕУСКІ.

Шмат часу прапавіў т. Папоў над тым, каб прывіць байнам п'яжкі дохладу за камен на маршы. У рэзультаце ўвесь ковай сяду яго ўзвода прышоў на месца з усім аэравоым і аэвіным прадаўжачы ваяківоны вучыні.

На ашыччыку перад пачаткам маневраў т. Папоў расказаў сваім байцам аб асейных тасцічых вучэбных МВА, працягваючы выступленне на парадзе войск МВА наркома абароны маршала Савезскага Саюза тав. Варашылава.

Байцы вельмі уважліва праслухалі гутарку свайго камандзіра, цікавіліся тым, ці прыдзе нарком на маневры часцей Беларускай ваеннай акругі. І калі назаўтра ні стала ваякіна, што тав. Варашылаў прысутчыць ўжо ў раёне маневраў, яны радаваліся, сідзячыся ўдаснымі ваячыма ўбачыць любімага сталінскага наркома.

З аўтасавескім састраў гэтау вестку і т. Папоў.

Вышоўваючы ў першы дзень маневраў баявыя задчы, будучы камандзірам разважачага разважа, ён забасцэчыў пасіаковае маневраванне кавалерыйскай часці пры рашэнні паставоўнага перад ёй тактычнай ваячы.

У гэтым годзе канчаткова тэрмін сарапраўняй ваеннай службы т. Папова. Ён п'ялаў аяку аб каландні аташча на эмігратывноў. Завяа дазаволенна. І неадля той час, калі т. Папоў стане чырвоным лейтэнантам Рабоча-Саліянскай Чырвонай Арміі.

Р. ФРАЛОУ.

Раён маневраў БВА.

НЮРНБЕРГСКАЕ ЗБОРЫШЧА ПАДПАРЫШЧЫКАУ ВАІНЫ

Фашысцкі бадаган у Нюрнбергу, імянуемы з'сэдам фашысцкай партыі, законачыліся. Штогадоўны зборчыч фашысцкай партыі, вядуваючай сябе калі на прышчыцы «мислці» — школьна, разважача — забаронена, але сідца павінавацца — абавязкова, вельмі мала нагадваюць з'сэд, закінаны абмароўваць тым ці іншым пытанні. Тым менш быў палобен на з'сэд толькі-што закончаны фашысцкі парад, да гуд танкаў, гармат і бамбаваў чаргавае за шумам гучнагаварыццяў, перадаваўшых історычны крыя «Фюрера» і яго сідаручычых.

Варабаны бой, надрыўнае казёнае ваячы, закінаны паказач «антываям», браванне аброй і ва ўсё староны, шадэны аўтасавескі пік — усё гэта п'яноўна было, па расказах арганізатараў нюрнберскага ваячышча, прымушачы забачыць пра гадодны страўнічкі, адцягваюць увагу ад ваячыч гітлераўскай ітэрвенцыі ў Іспаніі і скрыпч перад германскім народам катасрафічнае становішча краіны, куды ле заваці гітлераўскія заправілы.

П'яты год германскія фашысты знаходзіцца ва ўладзе. Ужо скончылася тая «чхартыны гады дэзер'я», якія вятрваваў сабе Гітлер пасля прыходу да ўлады. У мінулым годзе абсвечана новая «чхартыроўгодка». Якое-ж сарапраўнае становішча п'яты да 1929 год. Які лёс германскага народа, які закован у ланцугі фашысцкага рабства?

Гітлераўцыяныя ваячыны падтрымлівалі гітлераўскай Германіі прышчылі да значнага росту прамысловай прадукцыі. Аднак і самі фашысты не скрываюць, што ратушчый прычымай ітэрвенцыі прамысловай кан'юнктуры з'дзяляеца шадэная падтрытка да «ваінай ваячыны». Журнал «Вірглафт» уні статыстыка» пісаў, што «ажыўленае нагадасяца яраэ тых галінах прамысловасці, якія значуча част-

ку сваёй вятрвачыні паставіваюць армію».

Рост прамысловай вятрвачыні, выкачаны п'яноўна п'яноўнаўскай да ваячыны, праходзіць ва ўмовах, калі, па п'яноўнае самаго германскага кан'юнктурага істытута, «сарапраўнае праблема прываляе аставача ваячышчый праблемай таспадарча развіцця.» Ад дэклавараванай на ўвесь годзе яшчэ ў мінулым годзе палітыкі незалежнасці Германіі ад з'тэрвенцыі ў адноснах справішчых астаўся блеф. На дапамасці і «спуды германскай тэхнікі», пры дапамозе якой Гітлер разважача вярвацішчч п'яноўна сарапраўны.

Разлікі германскіх фашыстаў, што ім удаста дабіцца бастрых перамог у Іспаніі і гэтым часткова вяршыць праблемаў аабеспечыення германскай ваеннай прамысловасці сарапраўнай, не апраўданы. Праўда, германскі ўрад зааключыў «агчыльваю агуду» з генералам Франка, германскія генералы п'яноўна ілі з захаватам Більба, ваякіна якога багата рукой. Аляга, Германія штомасяп атрвачае мільяныя сумы на пасылку ў Іспанію ўзбраення і бераправа с'я і на ўтрыманне ў Іспаніі сваіх узброеных сіл.

Сарапраўны годзе трымае высокую кан'юнктуру пераважэння на ваенныя ройкі германскай прамысловасці ў сідках растучыч трупасцяці, неймаверна абстрахача эканамічнае становішча ўсёй краіны.

Расходванне каласальных сродкаў на ўзбраенне адбываецца за кошт страўнавага рабавання прапоўных і ў першую чаргу германскага прадлетарыята.

